

ДЫЯКАН ЯЎГЕН УСОШЫН  
АРХІМ. СЯРГЕЙ ГАЕК

ЭКЗАРХ АНТОН НЕМАНЦЭВІЧ  
– ВЕРНЫ СЪВЕДКА ЕВАНГЕЛЬЛЯ  
КОЛЬКІ СЛОЎ ПРА ЯГОНАЕ ДУХОЎНАЕ СЛУЖЭНЬНЕ

6 студзеня 1943 г. ў шпіталі менскае турмы СД памёр Экзарх Беларускай Грэка-Каталіцкай Царквы (БГКЦ) айцец Антон Неманцэвіч (SJ)<sup>1</sup> Ён належала да выдатных беларускіх царкоўных дзеячоў ХХ-га стагодзьдзя, якія стараліся наладзіць братэрскія адносіны з праваслаўнымі. Значная частка ягонага жыцьця была звязаная з дзеянасьцю Ўсходняе Місіі Езуітаў у Альбярціне, якая чакае яшчэ поўнага, інтэр-дысцыплінарнага дасьледваньня вучоных, што шырока і непрадузята паказала бы шматбаковыя характеристары і ролю ў будаваньні прэ-экуменізму ў міжвяленны час<sup>2</sup>. Такое больш поўнае дасьледванье паказала бы постаць айца Антона Неманцэвіча як тэолага і душпастыра, які цярплюва і нястомна

---

Дыякан ЯЎГЕН Усошын – выпускнік Гістарычнага факультета Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта (Менск), магістр багаслоўя (гісторыя Царквы), асыпірант Рэспубліканскага Інстытута Вышэйшай Школы (Менск), навуковы дасьледчык пры Сакратарыяце Апостальскага Візітатара БГКЦ; адрес: jusoszyn@tut.by

Архім. СЯРГЕЙ ГАЕК [JAN SERGIUSZ GAJEK] – доктар усходніх царкоўных навук (SEOD) Папскага Інстытута Ўсходніх Студыяў (PIO), старши выкладчык Інстытута Славянскай Філалогіі Люблінскага Каталіцкага Універсітэта, Апостальскі Візітатар БГКЦ, супрацоўнік Багаслоўскай студыйнай групы «Тураў»; адрес: turau@biz.by

<sup>1</sup> Переписка с окружными комиссариатами и служителями религиозного культа об идеологическом воспитании населения и по вопросам церкви. Национальный Архив Республики Беларусь, ф. 370, оп. 1, д. 2, л. 5.

<sup>2</sup> Пар. зъмешчаны ў гэтым нумары «Roczniki Teologiczne» артыкул слонімска-менскага дасьледчыка Сяргея Ёрша: S. J o r s z. *Historyczne znaczenie Misji Wschodniej jezuitów w Albertynie*. Агульная панарама дзеянасьці Місіі зъмешчаная ў артыкуле: S. S t e p i e n. *Nowa unia kościelna. Obrządek bizantyjsko-słowiański*. У: *Polska-Ukraina. 1000 lat sqsiedztwa*. Т. 2. Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 1994 с. 141-193.

стараўся будаваць братэрскія адносіны з праваслаўнымі ў духу «пакорлівасці і рэсыпекту для праваслаўнай Царквы», пра што ў той час «марыў» ягоны сабрат айцец Філіп дэ Рэжыс (SJ)<sup>3</sup>, які добра ведаў Альбярціnskую місію.

Гэты кароткі навуковы камунікат пра беларускага Экзарха аўтары маюць намер зъмясьціць упершыню на старонках навуковага часопісу «Roczniki Teologiczne», які выдаецца Экуменічным Інстытутам Люблінскага Каталіцкага Універсітэту (ЛКУ), паколькі гэты Універсітэт быў месцам, дзе ў 1928/29 гадах малады доктар усходняга багаслоўя айцец Антон Неманцевіч пачынаў сваю выкладчыцкую працу<sup>4</sup>

## I. МУЧАНІЦКІ ПОДЗЬВІГ

Да нядаўняга часу ў беларускай і польскай гісторыяграфіі існавала некалькі розных версіяў адносна прычыны, даты і месца съмерці Экзарха Неманцевіча. 24 жніўня 2004 г. навуковы рэферэнт Сакратарыяту Апостальскага Візітатара БГКЦ менскі гісторык Яўген Усошын адшукаў у Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь новы каштоўны дакумент пра дату съмерці і паходжаньня Экзарха Антона Неманцевіча<sup>5</sup>. Пры пошуку документу вельмі дапамагла кніга гродзенскага дасьледчыка Э. С. Ярмусіка *Католіческій костел на Беларусі в годы второй мировой войны* (Гродно 2002).

Адшуканы дакумент пра съмерць і паходжаньня Экзарха А. Неманцевіча трапіў у фонд 370 дакументаў Генеральнага камісарыяту Беларусі, у архіўную справу *Перапіска з акружнымі камісарыятамі і служыцелямі рэлігійнага культу пра ідэалагічнае выхаваньне мясцовага насельніцтва і па пытаньнях царквы* (ф. 370, воп. 1, спр. 2, арк. 5). Дакумент выглядае наступным чынам: на ім прысутнічае рэгістрацыйны штамп канцылярыі Генеральнага камісарыяту з пазначанай на ім датай – 21 студзеня

<sup>3</sup> Глядзі: V. Pogg i. *Le travail futur, d'après Philippe de Régis S.J. (1897-1955)*. «Orientalia Christiana Periodica» 1992 vol. 58 nr 1 стар. 5-21 (*passim*) ды С. Simoni. *Russicum. Vol. 2: The First Years: 1929-1939*. Roma 2002 (*passim*).

<sup>4</sup> L. Górk a. *Geneza Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej KUL. Szkic historyczny*. У: L. Górk a, S. J. Koza (red.). *W służbie jedności chrześcijan. Instytut Ekumeniczny KUL 1983-2000*. Lublin 2002 стар. 27 [25-31].

<sup>5</sup> [Я. Усошын]. *Новы дакумент пра лёс Экзарха Антона Неманцевіча*. «Царква» 2004 № 3 стар. 3, 15.

1943 г. Документ падпісаны оберштурмбанфюрэрам СС без расшыфроўкі яго прозывішча. Можна думаць, што подпіс на дакумэнце належыць Эдуадру Штраўху, бо менавіта ён быў камандзірам паліцыі бяспекі і СД у Менску ў гэты час. У згаданым дакумэнце съцвярджаецца: «З меркаваньняў паліцыі бяспекі Неманцэвіч мусіў быць пераведзены са Слоніма ў Мінск. 30.11.1942 г. ён захварэў на сыпны тыф. [...] Зважаючы на значэнне ягонай асобы, ён быў дастаўлены ў штабкватэр паліцыі бяспекі і СД Беларусі. Тут ён памер 6.01.1943 г. ад сардэчна-сасудыстай недастатковасці, якая наступіла пасля сыпнога тыфу»<sup>6</sup> Але айцец Антон хварэў на тыф яшчэ ў дзяцінстве і меў імунітэт на яго, таму можна згадзіцца з айцем Львом Гарошкам, які лічыць, што нямецкія нацысты праста спрабавалі схаваць такім чынам забойства (сярод тартураў) айца Антона як выдатнага душпастыра і высокага царкоўнага ярарха. У любым выпадку можна гаварыць пра ягонае мучаніцтва *ex aerumnis carceris* (вычарпаныне ў варунках турмы).

## II. ПАКЛІКАНЬНЕ

Мучаніцкі подзывіг беларускага Экзарха Антона Неманцэвіча быў вянцом і плёнам ягонай дзейснай веры ды руплівага пастырскага служэння. Нарадзіўся ён далёка ад сваей радзімы – у сталіцы Расейскае Імперыі Санкт-Пецярбургу 8 лютага 1893 г.<sup>7</sup> Ягоныя бацькі, Вікторыя і Ян, прыехалі туды з ваколіцаў Саколкі. Бацькі выхавалі яго добрым і ахвярным каталіком. Скончыўшы вядомую ў Пецярбурзе прыватную каталіцкую гімназію сьв. Кацярыны, малады юнак выбраў нялёгкую сьвятарскую дарогу. Пасля заканчэння ў 1915 г. каталіцкай семінарыі ён адразу паступіў у мітрапалітальную Духоўную Акадэмію, якая ў той час існавала ў Пецярбургу.

У tym самым годзе ён становіцца сябрам беларускага кола ў гэтай акадэміі. Большасць чальцоў гэтага знакамітага кола сталася пазней

<sup>6</sup> У цытаваным дакумэнце чытаем: «Niemancewicz mußte aus sicherheitspolizeilichen Gründen von Slonim nach Minsk überführt werden. Am 30.11.42 erkrankte er an Fleckfieber. [...] wegen der Bedeutung seiner Person wurde er in das Revier des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD Weißruthenien gebracht. Hier verstarb er am 6.1.43 an Herz- und Kreislaufschwäche- Anschluß an Fleckfiebererkrankung».

<sup>7</sup> Пар. J. Garbiński, J. Turonek. Białoruski ruch chrześcijański XX wieku. Słownik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa 2003 s. 276.

шчырымі рупліўцамі магутнага руху беларускага каталіцкага адраджэньня пачатку ХХ стагодзьдзя. А ў 1915 г. ў Акадэміі іх было дванаццаць, якія паглыблялі веды пра сваю Бацькаўшчыну і распаўсюджвалі іх сярод іншых. На адным з паседжаньняў гэтага клуба айцец Антон Неманцэвіч зрабіў даклад пра Берасьцейскую Унію, да якой ужо тады меў вялікі інтэрэс<sup>8</sup> Акрамя таго, ён, цягам свайго побыту ў Пецярбургу, паширае ідэю еднасьці Цэркваў сярод мясцовых праваслаўных. Гэтую руплівасць айца Неманцэвіча заўважыў і Экзарх расійскіх грэка-католікаў айцец Леанід Фёдараў (1879-1935). У сваім лісьце да мітрапаліта Андрэя Шаптыцкага ён пісаў, што сярод беларускіх сьвятароў-лацінікаў ёсьць шмат шчырых прыхільнікаў Уніі, якія дзеля гэтага нават гатовыя прыняць усходні абрад. Спаміж некалькіх пералічаных прозвішчаў расейскі экзарх згадвае і айца Антона<sup>9</sup>

Але папрацаваць на карысць Богу і еднасьці Цэркваў на Бацькаўшчыне сьвятару давялося толькі ў 1929 г., амаль праз дзесяць год пасля напісаньня згаданага ліста. Перад гэтым айцец Антон пасыпей двойчы (у 1919 і 1921)<sup>10</sup> пабываў у савецкім астрозе за «занадта актыўную рэлігійную дзейнасьць». Быў ён сярод вязняў, якімі абмянялася бальшавіцкая Расія з Польшчай, а пасля накіраванью мітрапаліта Эдварда Ропа (1851-1939) выехаў на вучобу ў Рым ў Папскі Усходні Інстытут і вярнуўся ў Польшу доктарам усходніх царкоўных навук, абараніўшы дысертацию, прысьвечаную выхаванню моладзі ў бальшавіцкай Рәсеі.

Увосень 1929-га, пасля года выкладчыцкай працы ў Любліне ў Каталіцкім Універсітэце і Місійным Інстытуце, айцец Антон вярнуўся на сваю Айчыну ў прыгарад Слоніма, Альбярцін, дзе паступіў у навіцыят айцоў езуітаў усходняга абраду. Будучы ўжо трывалішасцігадовым сьвятаром, з дастаткова багатым досьведам, два гады ён прабыў разам з маладымі калегамі ў навіцыяце, дзе вучыўся ў пакоры манаскаму жыццю і езуіцкай духоўнасьці.

<sup>8</sup> Ю. Туронак. *Падрэзаныя крылы*. «Наша Вера» 2003 № 2 стар. 33.

<sup>9</sup> В. фон Бурман. *Леонид Фёдоров. Жизнь и деятельность*, <http://www.krotov.info/history/20/tarabuk/burman04.html> (22.05.2005).

<sup>10</sup> Пар. Г. Кағолевіч. *Nauczyciele akademickcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym*. Т. II. Lublin 1994 стар. 153.

### III. ДА ЗЛУЧЭНЬНЯ

Словы *Да Злучэнъня* можна лічыць своеасаблівым дэвізам айца Антона Неманцэвіча. Менавіта гэтыя два слова беларускі съвятар зрабіў назовам рэдагаванага ім рэлігійнага часопіса, які ён пачаў выпускаць з 1932 г. ў Альбярціне. Ён быў сапраўдным рыцарам прымірэнъня і аб'яднанъня Цэркваў, людзей, беларускага народу. Яму балела раз'яднанасьць Царквы Хрыстовае, а разам з царкоўнай і раз'яднанасьць народная. Гэтыя дзьве драмы, і царкоўны, і нацыянальны падзел, айцец Антон глубока перажываў і заклікаў ад імя рэдакцыі заснаванага ім часопіса: «да злучэнъня [...] ўсіх Беларусаў, сыноў, дачок аднае нашае Бацькаўшчыны, разьбітых на часткі ў найбольш чуткім мейсцы свае души, у сазнанъні свае рэлігійнае прыналежнасьці»<sup>11</sup> Айцец Антон уважаў, што еднасъць грамадзкая наступіць у беларусаў, калі яны будуць адзінмі рэлігійна.

Але ён не імкнуўся прывесці кагосъці да гэтае жаданае еднасъці праз фізічнае ці маральнае насільле, бо глубока паважаў годнасъць чалавека, а значыць, свабоду ягонай волі, права выбару, вернасъць уласнаму сумленню. Падставаю для еднасъці хрысьціянаў была для яго толькі супольная любоў<sup>12</sup>

Гэта не былі слова, пушчаныя на ўзвей вецер. У штодзённых адносінах айцец Антон ажыцьцяўляў гэтыя свае прынцыпы. Падцвердзіць гэта можна хаця б тым фактам, што на пачатку вайны ён дапамагаў съвятару праваслаўнага прыхода ў суседній да Альбярціна вёсцы Чапялёва адпраўляць пахавальныя абрады ў тых мясцінах, куды не меў змогі даехаць той съвятар. Не пакідаў ён і людзей, закінутых у цяжкія акалічнасъці жыцьця. Падчас першых месяцаў нямецкай акупациі ён наведваў лягеры ваеннапалонных савецкіх салдатаў у ваколіцах Слоніма, нават тады, калі там лютавала эпідэмія тыфу, а ягоны таварыш айцец Ян Гермацюк, у гэтых візітах заразіўшыся, памёр.

<sup>11</sup> Ад рэдакцыі. «Да Злучэнъня» 1932 № 1 стар. 2. Рэдакцыйны зварот першага нумару часопіса верагодна быў напісаны самім айцом Антонiem, пра што съведчаць асаблівасъці пісъма і стылю.

<sup>12</sup> Ад рэдакцыі. «Да Злучэнъня» 1932 № 1 стар. 2.

Іншым, недасьледваным асьпектам духоўнага служэньня Альбярцінскай Місіі Езуітаў, у тым ліку і айца Антона Неманцэвіча, ёсьць дапамога, якую Місія несла перасьледаваным яўрэям<sup>13</sup>

#### IV «СЛУЖЫЦЬ БОГУ, А НЕ ІМ ПАСЛУГОЎВАЦЦА»

Крытыкі унійнае акцыі абвінавачвалі яе то ў апалячваньні беларускага народу праз лацінізацыю (як некаторыя непрыяцелі нэа-уніі з праваслаўнага асяродзьдзя), то ў русіфікацыі беларускага народу (як некаторыя абаронцы польскасці «крэсаў усходніх»). Адказам ім было съзвяджэнне айца Антона Неманцэвіча, што дзеля дасягненія адной-адзінай іх мэты – злучэння ў адно ўсіх хрысьціянаў – съвтары «ўсходнеславянскага абраду выяўляюць сваю гатоўнасць служыць толькі Богу і дзеля Бога»<sup>14</sup>

Айцец Антон зусім цураўся палітыкі. Ня знайдзем ніводнага ягонага выказвання, якое можна было б трактаваць як палітычнае. У міжваенны час у Заходній Беларусі шмат беларускіх съвтароў актыўна ўдзельнічалі ў палітычнай дзеянасці. Нават пасля афіцыйнай забароны каталіцкім съвтарамі удзельнічаць у палітыцы, некаторыя з іх падтрымлівалі актыўныя контакты з беларускімі палітычнымі дзеячамі. Айцец Антон не ангажаваўся ні ў якія палітычныя групоўкі<sup>15</sup>

Ад справы свайго жыцьця – еднасці Цэркваў – ён чакаў толькі добрых пладоў менавіта таго, што «цяперашняя Унія не мае на мэце якіх-

<sup>13</sup> Інфармацыю пра слонімска-альбярцінскіх езуітаў і іхнюю дапамогу яўрэям глядзі на сایце <http://www.jezuici.pl/beatyfikacja/index1.htm>: «ks. Sztark Adam [SJ], ur. 30.07.1907, wyśw. 24.06.1936, zm. 28.12.1942 w Słonimiu. Misjonarz ludowy w Pińsku, w październiku 1939 mianowany administratorem w Żywicach oraz kapelanem szpitalnym w Słonimiu. Gdy w czerwcu 1942 nastąpiło likwidowanie getta z narażeniem życia ratował Żydów. Aresztowany przez gestapo 18.12.1942, rozstrzelany razem z [słonimskimi] niepokalankami bł. Martą Wołowską oraz bł. Ewą Noiszewską. Uhonorowany przez Yad Vashem medalem „Sprawiedliwego wśród Narodów”».

<sup>14</sup> З лучэнск. *Наш адказ. «Да Злучэння»* 1932 № 3 стар. 14.

<sup>15</sup> Тому цяжка прыніць гіпотэзы артыкула: С. Г о р б і к, С. Ё р ш. *Львоўская місія «ЯзаФата»*. «Наша Ніва» (ад 26.09.2006). Інтэрнэцкае выданье: <http://www.nn.by/index.php?c=ar&i=4042>, у якім уся доказная база грунтуецца на таямнічым дакуменце, знайдзеным у архіве неназванага беларускага эмігранта. Узынікае пытаньне: калі аўтары пералічваюць усіх, у каго на руках пабываў дакумент, чаму не згадаць і апошняга ўладальніка? Гэта неабходная цаглінка ў вызначэнні аўтэнтычнасці дакументу. Пазбаўленне ананімнасці яшчэ больш важнае, бо дакумент той – рукапісная копія! Хто яе зрабіў? Хто знайшоў дакумент – на жаль, не паведамляеца.

съці карысьцяў палітычных, а толькі рэлігійныя – аб'яднаньне хрысьціян»<sup>16</sup> Гэтае съцверджанье вынікала са словаў, якія можна лічыць жыцьцёвым прынцыпам А. Неманцэвіча: «Наш абавязак адносна Бога – Яму служыць, а не Ім паслугоўвацца»<sup>17</sup>

Нават калі ён у сваім часопісе закранаў палітычную тэму, то ацэньваў яе з пункту погляду рэлігійнага і маральнага. Напрыклад, калі ён пісаў артыкулы пра бязбожны камунізм, то ганіў менавіта спробы зладзіць грамадзкае жыцьцё бяз Бога, зынішчэнне Царквы Хрыстовай і масавае праліццё крыві бальшавікамі<sup>18</sup> З другога боку, насьледуючы папу Пія XI, таксама ня мог не лічыць нацызм «неакелзаным расавым вар'яцтвам»<sup>19</sup>

Чужой для айца Антона была таксама нацыянальная амежаванасць. У першай палове дваццатых гадоў XX стагоддзя ён у маскоўскім кафэ сіёле сівятых Пятра і Паўла служыў польскай моладзі, якая ў тых часах гуртавалася каля гэтага вогнішча рэлігінасьці і за гэта быў арыштаваны бальшавікамі. У другой палове трыццатых гадоў ён выязджаў для працы на ўкраінскія парафіі на Валыні.

Найбольш блізкай, аднак, была для яго праца для беларусаў і па-беларуску. Акрамя беларускамоўнага часопіса «Да Злучэння», які 1936 г. быў забаронены польскімі ўладамі, айцец Антон закладаў рэлігійныя гурткі для дзетак-беларусаў, праца ў якіх праходзіла па-беларуску. Ужо як Экзарх (на пасаду экзарха для беларускіх грэка-католікаў ён быў прызначаны мітрапалітам Андрэям Шаптыцкім 17 верасня 1940 г.)<sup>20</sup> заснаваў «Апостальства малітвы за Беларусь».

<sup>16</sup> А. А н т о н і. Думкі аб Уні. «Да Злучэння» 1932 № 6 стар. 11

<sup>17</sup> З л у ч э н е ц. *Наш адказ*. «Да Злучэння» 1932 № 3 стар. 14

<sup>18</sup> Пар. Z l u c e n i e s. *My nia pomstijem, a parrawlajem*. «Zlucenie» 1938 пг 1 с. 14-16:

<sup>19</sup> Тамсама пар. *Антыхрысьціянскі рух у Нямеччыне*. «Да Злучэння» 1932 № 8-9.

<sup>20</sup> Документы захованыя ў Львоўскім архіве, гэта значыць перапіска паміж афіцыйнымі ватыканскімі установамі і экзархамі, а таксама, мітрапалітам Андрэям Шаптыцкім гавораць пра паўстанне 4 экзархатаў у 1939 г. Айцец Антон Неманцэвіч быў прызначаны на пасаду ў 1940 годзе ўвосень, якраз перад першым саборам экзархаў, 17 верасня. А сабор быў 18-19 верасня 1940 г. Менавіта таму ў дакументах сабораў ёсць толькі два даклады Экзарха Антона Неманцэвіча: на II-гім 13-16 чэрвеня 1941 г. і на III-цім саборы 9-15 чэрвеня 1942 г. Да 17 верасня 1940 г. абавязкі экзарха для Беларусі выконваў Уладыка Мікалай Чарнецкі гл.: Док. № 143: *Лист УГК Екзархів до секретаря Східної конгрегації Євгена Тіссерана пра рішення разпочати унійну працу на території Радянськаго Союзу*. У: *Митрополіт Андрей Шептицкій. Церква і церковна ўнія*. Документы і матеріали. 1899-1944. Т. I. Львів 1995 стар. 357.

Глыбокі аналіз народнага быту спарадзіў у айца Антона наступную горкую выснову: «Найбольшы наш вораг, браты Беларусы, мусім сказаць праўду, гэта адсутнасць съведамасці народнай у саміх Беларусаў»<sup>21</sup> Блытаныне рэлігіі з нацыянальнасцю востра атакавалася на старонках «Да Злучэння»: «Хай жа Беларус ведае, што няма ані польскай, ані рускай веры. Хай не мяшае народнасці з рэлігіяй. Ці Беларус праваслаўны, ці каталік, ён заўсёды Беларус»<sup>22</sup> Гэтыя слова паказваюць, што айцец Антон стараўся быць душпастырам і съведкам Евангельля для ўсіх сваіх суайчыннікаў, незалежна ад веравызнання.

#### V «ЦАРКВА – НАШ ВОРАГ»

Асаблівае съедчаныне вернасці Евангельлю прыйшло Экзарху Антону скласці падчас нямецкае акупацыі Беларусі. Ён актыўна працаваў тады як пастыр, пашыраючы навучаныне пра свой ідэал – зъяднаную Царкву. Айцец Леў Гарошка ў сваіх успамінах сведчыць, што айца Неманцэвіча неаднаразова папярэджвалі, каб быў ён больш абачлівы, бо ягоная актыўнасць не падабаецца нямецкім акупацыйным уладам<sup>23</sup>

Ускосным доказам того, што арышт «Экзарха грэка-уніяцкай Царквы у Беларусі» (*Exarch der griechisch-unierten Kirche in Weißruthenien*) у жніўні 1942 г. быў спрычинены ягоная дзеянасцю, як каталіцкага пастыра, зъяўляюцца слова шэфа менскага СД Эдварда Штраўха, якія ён сказаў 10 красавіка 1943 г., выгалошваючы даклад на нарадзе гэбітскамісараў і начальнікаў аддзелаў генеральнага камісарыату акупацыйнай акругі Беларусь:

Без сумніву – Царква гэта наш вораг. Натуральна, Царква хоча папоўніць тут свае страты, якія яна зазнала ў Эўропе, а асабліва ў Райху. Яна мела намер гэта зрабіць праз пранікненіе да праваслаўнае Царквы, акольным шляхам праз Уніяцкую Царкву [...]. Умовы для яе былі спрыяльныя, і Рыма-каталіцкая Царква прыйшла сюды з вялікай колькасцю прапаведнікаў і не сустрэла вялікіх цяжкасцяў [...]. Таму аднадушна мы вырашылі спыніць тут гэтую

<sup>21</sup> З л у ч э н е ц. *Наш адказ*. «Да Злучэння» 1932 № 11 стар. 13-15.

<sup>22</sup> Ад рэдакцыі. «Да Злучэння» 1932 № 1 стар. 3.

<sup>23</sup> Пар. Л. Гарошка. Айцец Антон Неманцэвіч. «Божым шляхам» 1964 № 8 (паводле: Ю. Гарбінскі. *Беларускія рэлігійныя дзеячы XX стагоддзя. Жыццяпісы, мартыралогі, успаміны*. Мінск–Мюнхен 1999 стар. 346-347).

Рыма-каталіцкую Царкву [...]. Паколькі большасць духовенства прыняло бок палякаў, мне удалося іх злавіць і скончыць з імі<sup>24</sup>

Добра бачна, што для нямецкіх нацысцкіх акупантаў Беларусі душпастырская руплівасць каталіцкіх съвтароў абодвух абраадаў, а можа нават у асаблівы способ съвтароў грэка-каталіцкіх (грэка-уніяцкіх), зъяўлялася небяспечнай. Таму лічылі яны Царкву сваім ворагам. Па-корлівы і руплівы съведка Евангельля Экзарх Антон Неманцэвіч стаў «пагрозай» для магутнай, антычалавечай нацысцкай систэмы.

\*

Айцец Антон Неманцэвіч, Экзарх Беларускай Грэка-Каталіцкай Царквы ва ўсім сваім жыцці і служэнні стараўся быць пастырам і съведкам Евангельля для ўсіх сваіх суайчыннікаў, бяз розніцы веравызначання ці палітычных поглядаў. Ягоным вялікім ідэалам была зъяднаная Царква. Як тэолаг і душпастыр цярпліва і нястомна стараўся ён будаваць братэрскія адносіны з праваслаўнымі ў духу «пакорлівасці і рэспекту для праваслаўнай Царквы». Замучаны ў менскай турме СД быў пахаваны 9.01.1943 г. на нямецкіх могілках у Менску съвтаром мясцовай праваслаўнай Царквы.

## БІБЛІЯГРАФІЯ

### АРХІВАЛЬНЫЯ ДАКУМЕНТЫ:

Док. № 143: Лист УГК Екзархів до секретаря Східної конгрегації Євгена Тіссерана про рішення розпочати унійну працу на території Радянського Союзу. У: Митрополіт Андрей Шептицький. Церква і церковна ўнія. Документы і матэрыялы. 1899-1944. Том I. Львів 1995 стар. 357.

Переписка с окружными комиссариатами и служителями религиозного культа об идеологическом воспитании населения и по вопросам церкви. Национальный Архив Республики Беларусь, ф. 370, оп. 1, д. 2, л. 5.

### АРТЫКУЛЫ А. НЕМАНЦЭВІЧА:

Ад рэдакцыі. «Да Злучэнья» 1932 № 1 стар. 2-3.

Антыхрысьціянскі рух у Нямеччыне. «Да Злучэнья» 1932 № 8-9.

<sup>24</sup> Э. Ярмусик. Католический костёл на Беларуси в годы второй мировой войны. Гродно 2002 стар. 227-228.

А н т о н і А.: Думкі аб Уніі. «Да Злучэнъня» 1932 № 6 стар. 11-12.

З л у ч э н е ц: Наш адказ. «Да Злучэнъня» 1932 № 3 стар. 13-15

Z ł u c e n i e c: My nia pomstujem, a papraūlajem. «Złučeńie» 1938 nr 1.

#### АПРАЦАВАНЬНІ:

Г а р б і н с к і Ю.: Беларускія рэлігійныя дзеячы XX стагоддзя. Жыццяпісы, мартыралогі, успаміны. Мінск–Мюнхен: Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. Скарыны 1999.

G a r b i n s k i J., T u g o n e k J.: Białoruski ruch chrześcijański XX wieku. Słownik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Sławistyki 2003.

Г а р о ш к а Л.: Айцец Антон Неманцэвіч. «Божым шляхам» 1964 № 8.

G ó r k a L.: Geneza Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej KUL. Szkic historyczny. U: L. G ó r k a, S. J. K o z a. W służbie jedności chrześcijan. Instytut Ekumeniczny KUL 1983-2000. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 s. 25-31.

J o r s z S.: Historyczne znaczenie Misji Wschodniej Jezuitów w Albertynie. [Zob. w bieżącym numerze RT KUL].

K a g o l e w i c z G.: Nauczyciele akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym. T. II. Lublin: RW KUL 1994.

Митрополіт Андрей Шептицький. Церква і церковна єдність. Документи і матеріали. 1899-1944. Том I. Львів 1995.

P o g g i V.: Le travail futur, d'après Philippe de Régis S.J. (1897-1955). «Orientalia Christiana Periodica» 1992 vol. 58 nr 1 p. 5-21 (passim).

S i m o n C.: Russicum. Vol. 2: The First Years: 1929-1939. Roma: Opere Religiose Russe 2002.

S t ę p i e ń S.: Nowa unia kościelna. Obrządek bizantyńsko-słowiański. U: Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 2. Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu 1994 s. 141-193.

Т у р о на к Ю.: Падрэзаныя крылы. «Наша Вера» 2003 № 2, стар. 30-35.

[Усошын Я.]: Новы дакумент пра лёс Экзарха Антона Неманцэвіча. «Царква» 2004 № 3 стар. 3, 15.

Я р м у с и к Э.: Католический костёл на Беларуси в годы второй мировой войны. Гродно 2002.

#### ІНТЭРНЭТВЫДАНЬНІ:

Б у р м а н В. ф о н: Леонид Фёдоров. Жизнь и деятельность. <http://www.krotov.info/history/20/tarabuk/burman04.html> (22. 05. 2005).

Г о р б і к С., Ё р ш С.: Львоўская місія «Язафата». «Наша Ніва» (ад 26.09.2006). Інтэрнэцкае выданье: <http://www.nn.by/index.php?c=ar&i=4042>

<http://www.jezuici.pl/beatyfikacja/index1.htm> (ks. Adam Sztark)

**EGZARCHA ANTONI NIEMANCEWICZ – WIERNY ŚWIADEK EWANGELII  
KILKA SŁÓW O JEGO DUCHOWNYM POSŁUGIWANIU**

**S t r e s z c z e n i e**

Autorzy przedstawiają duchową sylwetkę o. Antona (Antoniego) Niemancewicza SJ, egzarcha Białoruskiego Kościoła Greckokatolickiego (UHKC). Po raz pierwszy w literaturze polskiej podana jest data i miejsce śmierci o. Antona (Mińsk, 6.01.1943), które ustalone zostały na podstawie dokumentów odnalezionych przez J. Usoszyna w Archiwum Narodowym Republiki Białorusi. Artykuł wskazuje na męczeński charakter śmierci egzarchy.

Jednocześnie autorzy analizują poszczególne etapy życia i działalności pastoralnej o. Antona, w tym jego związek z KUL, gdzie był on wykładowcą w roku akademickim 1928/29. Całe jego życie upływało pod znamiennym hasłem: „Służyć Bogu, a nie posługiwać się nim” (IV). Egzarcha był szczególnie zaangażowany w sprawę pojednania chrześcijan na terenie Białorusi (III), gdzie jego działalność wydawnicza i pastoralna była związana z budzeniem świadomości narodowej wiernych i kształtowaniem w nich ducha katolickiego uniwersalizmu.

W czasie okupacji niemieckiej na Białorusi egzarcha padł ofiarą prześladowań ze strony nazistów, którzy w działalności Kościoła katolickiego (obu obrządków) widzieli swego wroga (V. „Kościół – nasz wróg”).

*Streścił ks. Stanisław Józef Koza*

**Ключавыя слова:** Антон Неманцэвіч (1893-1943), Царква у Беларусі, неа-унія, прэ-экуменізм, Беларускі грэка-каталіцкі экзархат.

**Слова kluczowe:** Antoni Niemancewicz (1893-1943), Kościół (Cerkiew) na Białorusi, neo-unia, pre-ekumenizm, Białoruski Greckokatolicki Egzarchat.

**Key words:** Anton Nemantsevich (1893-1943), Church in Belarus, neo-unia, pre-ecumenism, Belarusian Greek Catholic Exarchate.